

ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА

Аб праверцы кандыдацкага складу савецкіх ячэек

Зараз, згодна пастановы ЦК УсеКП(б), праводзіцца праверка кантрольнымі камісіямі кандыдацкага складу савецкіх ячэек і ячэек навучальных устаноў.

Праворны падлягаюць, галоўным чынам, служачыя і некаторыя частка былых рабочых і сялян. На паставе ўжо праведзенай працы зьяўляецца магчымым як наперад асьвятліць самы ход праверкі, так і паказаць на асобныя моманты партыйнай працы. Усім вядома, што партыя заўсёды прад'яўляла да служачых большыя запатрабаванні пры іх прыёме. Аднаго выканання ўстаноўленых фармальна-прававых умоў для прыёму служачых у партыю было мала. XIII-ы зезд партыі акрэсліў мінімум запатрабаваньняў да служачых такім чынам: «Неабходна, каб новы член партыі не з рабочых ад вартату прайвіў сябе равей на той або іншай практычнай дзяржаўнай працы, меў жывую непасрэдную сувязь з рабочымі і сялянскімі масамі і пры прыёме быў-бы сапраўды карысным і стойкім членам партыі».

Аднак, з практыкі апошніх гадоў відаць, што нашы парт'ячэйкі не заўсёды строга прытрымліваліся гэтых вымагаўняў. Вельмі часта ў савецкіх ячэйках мелі месца фармальныя адносіны да абмеркаваньня прымаемай у партыю кандыдатуры, не абгаварэньне насіла павярхоўны характар і ў выніку ўвесь цяжар на прыёме і адбор служачых прыпадаў на вышэйшата чына партыйнага інстанцыі. Партыйныя лараніс 1926 году ў выніку выявіў шмат кандыдатаў з пратэрмінаваным кандыдацкім стажам.

Выходзячы з гэтага, галоўнаю мэтай праверкі, што зараз праводзіцца, зьяўляецца—пазбавіць кандыдацкі склад савецкіх ячэек, выявіць і ўхіліць недахопы ў працы ячэек з кандыдатамі і вывадзіць партыю ад пасіўных і чужых элементаў.

Правярочныя камісіі толькі ў тым выпадку з посьпехам выявляюць ускладзеныя на іх працы, калі масцовыя партарганізацыі і асабліва самі парт'ячэйкі прыдуць на дапамогу, прымуць шчыры ўдзел у правядзеньні падрыхтоўчай працы.

Ячэйкі перш за ўсё павінны надзейна сур'ёзна падыходзіць да складаньня як асобных атэстацый на кожнага, падлягаючага праверцы кандыдата, так і дакладна вы-

займала належнага месца ў практыцы партыйнае працы. Апрацоўка кандыдатаў, за выключэньнем прынятых у партыю па Кастрычнікавым закліку, праводзілася ў «агульным парадку» ў пераважнай большасьці ячэек. Толькі ў вельмі назначнай частцы парт'ячэек гэта пытаньне было вылучана і яму надавалася пэўная ўвага. Вось выявіць усе акалічнасьці, якія ня спрыялі правільнай пастаўцы гэтай галіны працы, падлічыць найбольш удалыя формы і метады, што ўжываліся асобнымі ячэйкамі, павінны правярочныя камісіі. Ячэйка-ж павінна ў гэтым зрабіць найбольшую дапамогу. Нічога ня ўтойваючы і не абмяжоўваючыся фармальнымі адказамі, накітаваў таго, што «праца вялася», яны дапамогуць на паставе практыкі мінімала паставіць у будучым гэту працу ва ўсю велічыню.

Посьпех працы правярочных камісіі шмат у чым залежыць і ад іх саміх, ад таго падыходу да правярочных, які мы павінны ўжываць. Гэтыя камісіі, не зьяўляючыся па сваёй сутнасьці карнымі органамі, павінны ўсю працу праводзіць у абставінах шчырай таварыскай гутаркі, пах час якой найбольш вышэй, навозьні той або іншым таварыш карысным для партыі.

Партыя ў праве патрабаваць, каб кожны кандыдат дакладна ведаў праграму і статут партыі, правільна разьбіраўся ў асноўных паставах партыйных зьездаў. Але для служачых, якія маюць у агульным вышэйсярэдні культурны ўзровень, гэтага мала, правярочныя камісіі павінны да іх прад'яўляць большыя запатрабаваньні. Трэба высветліць іх ідэалігічную ўстойлівасьць, адданасьць партыі, іх удзел у грамадзкай і партыйнай працы.

На менш сур'ёзна значэньне неабходна надаць праверцы кандыдатаў з пратэрмінаваным кандыдацкім стажам. Трэба дасканала высветліць наколькі гэтыя таварышы актыўна самі інтэнуліся да прысьпяньня іх пераводу ў члены, ці падавалі заявы і чаму не праведзены. Да гэтай групы кандыдатаў прад'яўляюцца і больш сур'ёзныя запатрабаваньні як у адносінах іх палітычных ведаў, так і ўдзелу ў партыйнай і грамадзкай працы. Пры вырашэньні трэба дакладна ўлічваць, наколькі даны таварыш зьяўляецца каштоўным для

Першыя вынікі

У Менску, Віцебску і Гомелі прыступлена да праверкі кандыдацкага складу савецкіх і вузаўскіх ячэек. Непасрэдная праверка вузаўскіх ячэек, з прычыны канікулаў, адкладзена да пачатку новага навучальнага году.

Як праходзіць праверка ў Віцебску і Гомелі, мы зьвестак яшчэ не атрымалі. Але згодна з праверкай першых 5 ячэек па Менску, можна зрабіць пачвардныя вынікі.

Правярочныя тройкі складаліся з 2 членаў Менскай АКК і з аднаго прадстаўніка АК з старых аўтарытэтных таварышоў.

Былі правяраны ячэйкі: 2 і з большыцы, сувязі, працаўнікоў мастацтва, белларка і ЦРК.

Перад праверкай члены камісіі рабілі на закрытых сходках ячэек даклады аб мэтах гэтай праверкі і прасілі, каб члены ячэйкі давалі ў камісію вусныя ці пісьмовыя заявы на конт паводзіць, вытрыманасьці кандыдатаў. Мэты праверкі—гутаркі, пры чым у гэты час прысутнічалі і члены бюро ячэйкі.

Камісія падыходзіла да розных кандыдатаў партыі па рознаму. Калі перад камісіяй быў кандыдат партыі з рабочых або рабочы, або служачы з нізавой работы, то яму прад'яўляліся патрабаваньні ведаў статуту, праграмы і бягучай палітыкі. Да служачых з сярэдняй асьветай патрабаваньні былі значна большыя.

Што паказала праверка гэтых 5 ячэек, у якіх правэрана 50 кандыдатаў партыі? У ячэйцы белларка з кандыдатамі партыі не праводзілася ніякой працы. Бюро ячэйкі нават на

некаторых кандыдатаў не магло даваць характарыстыкі. Слаба гэтая ячэйка рэагавала на растраты, і калі адзін кандыдат партыі зрабіў растрату, дык пытаньне аб ім ня было пастаўлена.

Па ячэйцы ЦРК высветлілася, што маецца вялікая колькасць кандыдатаў з пратэрмінаваным кандыдацкім стажаам, пачынаючы з 1925 г. Нагул, кандыдацкі склад ячэйкі ЦРК палітычна значна падрыхтаваны, вытрыманы і ніякіх вялікіх праступкаў за ім ня лічыцца.

У іншых правяранных ячэйках асаблівыя зьявішчы ня выкрыты. З правяранных 50 чалавек камісіі выключылі 3 чалавек: аднаго за растрату ў белларку, аднаго з ячэйкі сувязі за неагтычныя ўчынкы і адну з 3-й большыцы, як балаяст.

На многія камісіі наляжылі розныя партыйныя спяганьні, а некаторым прадастаўлены дадатковы тэрмін кандыдацкага стажу для падрыхтоўкі.

Трэба адзначыць, што ні ў адной з гэтых 5 правяранных ячэек у камісію не паступіла ні адной заявы ад членаў партыі. Таму мы лічым неабходным да кампаніі па праверцы кандыдацкага складу савецкіх ячэек прыцягнуць ўвагу ня толькі членаў партыі, але і беспартыйных, і напярэдні стоды павінны быць адкрытымі сходамі ячэйкі. Толькі ў гэтым выпадку камісіі змогуць атрымаць правільную характарыстыку тых ці іншых кандыдатаў партыі, якія сваімі паводзінамі кампраметуюць сябе як кандыдаты ў члены партыі і павінны быць выключаны.

Л. К.

Хулган з партыйным дакумэнтам

Каробчанскі млын, Месьціслаўшчына, Аршанскае акругі надаўна нацыяналізаван у нёмана Гінодмана. Выякам вылучыў загадчыка млыну Мікалаева—партыйца, які прадуце сумленна, адносіны яго з рабочымі добрыя, бюракратычных скажэньняў не заўважэцца.

15-га чэрвеня г. г., скончыўшы прапу на млыне, Мікалаев пашоў дахаты палуднаваць і толькі сэрбану пэплым бурчэю як раптам адчынаюцца дзьверы і ўваходзіць неапазнаемы галава ў дубою в руках, сьветлым і ачыстым, дэманістэ-

рыць з госядем аб сучаснай Маскве, як паважаны госядь раптам наваліўся на Мікалаева, абвінавачваючы яго ў бюракратызме, экспліатацыі і інш.: «Ты почему мать твою, перемать, белорусскую мать, сволочь, эксплуататор, помещик ты, почему у тебя оклады низкие, а тебя... ты бога мать».

Мікалаев ня мог зразумець, каб прадстаўнік ЦК УсеКП(б) гэтак страшэцца ляўся, ён зараз-жа напярэці яго высьці. «Рэвізор» разлаваўся, ледзь ня выпянуў е-пад палым фініскі нож і на накінуўся на

З вучотам аб'ектаў абкладаньня ня усё добра

Кулакі ўтойваюць аб'екты абкладаньня.—Некаторыя падатковыя камісіі плятуцца ў хвасьце.—Бедната ўсюды актыўна дапамагае выкрываць захаваныя аб'екты абкладаньня

Кулакі супроць новага закону

МАЗЫР. (Уласны кар.). Ужо па акрузе выканана на 50 проц. работа па вучоце аб'ектаў абкладаньня.

Большасьць пахаці павялічылася ў параўнаньні з мінулым годам на 6,2 проц., павесу—на 8,2 проц., сенажаці заліўн.—на 2,3 проц., сенажаці незаліўной—на 7,1 проц., буйное рагатае жывёлы—на 4,3 проц., коняй—на 9,8 проц., свіной—на 18,2 проц. і неземляробчых заробаткаў—на 15,5 проц.

Больш паспяховае выяўленьне аб'ектаў праходзіць у Каралінскім і Жыткавіцкім раёнах, адстаюць Тураўскі, Калінкавіцкі і Банаткавіцкі раёны.

Там, дзе добра праводзіцца падпарадкае растлумачэньне закону і належная гутарка з беднатаю, праца праходзіць добра.

З боку заможнае часткі вёскі

Яўпраца культае

Актыў гэтай работай ня цікавіцца

КК КП(б)В была праведзена ў гэтым годзе сярод яўрэйскіх працоўных мас значная работа. На ўсіх прадпрыемствах праводзіліся ў плянавым парадку гутаркі на яўрэйскай мове. Асабліва ўвага была ўдзелена азнаямленьню яўрэйскіх працоўных мас з тымі мерапрыемствамі, якія прымаюцца савецкай уладай у галіне працоўнага упарадкаваньня яўрэйскае беднаты.

У сувязі з гадавінай сьмерці Мэндэле Мойхэр Сфорым была праведзена вялікая работа па азнаямленьні рабочых з яўрэйскай літаратурай, для чаго быў арганізаваны раённы вечар. Аднак, прыходзіцца адзначыць, што выстарчальнага інтарэсу з боку яўрэйскіх рабочых да яўрэйскай літаратуры няма. Усяго ў нашай аб'ектаў лічыцца каля 18 аб'ектаў яўрэйскага аддзяленьня, ня гледзячы на тое, што ў бібліятэцы ёсьць значная колькасць каштоўных яўрэйскіх кніг. Вельмі слаба абстаць справа з выпісай яўрэйскіх газет. Рабочыя ў асноўным матывуюць сваю адмову ад выпіскі яўрэйскіх газет тым, што яны вельмі неакуратна атрымліваюцца.

Трэба адзначыць, што ўся работа праводзіцца вельмі абмежаваным кадрам таварышоў, у тым ліку і настаўніцтвам яўрэйскай школы. Яў-

наглядзіцца вялікае імгненьне да ўтойваньня аб'ектаў абкладаньня. Вучотныя камісіі практыкуюць, у мэтах больш дасканалага выяўленьня аб'ектаў, абмер яямлі на месцы шляхам прыцягненьня да гэтай працы каморнікаў. Таксама практыкуюцца масавая праверка жывёлы па асобных гаспадарках.

Кулакі не здаволены новым законам аб сельгаспадарчым падатку. Таму яны ўсямі мерамі дамагаюцца сарваць кампанію і перашкоджаць працы камісіі. У Спрыгалаўскім сельсавете, Пятрыкоўскага раёну, заможнікі кідаліся з кулакамі на фініспэктара, які прыехаў праводзіць вучот аб'ектаў абкладаньня.

На 1.960 руб. штрафу

БАРЫСАЎ. (Уласны кар.). Уся праца па вучоце аб'ектаў абкладаньня ў раёне будзе закончана да 1 ліпеня.

За час кампаніі аштрафавана 51 гаспадарка на агульную суму 1.960 руб. за ўтойваньне зямлі і жывёлы. Характэрна адзначыць, што хутары Праходы, Перазіцкага сельсавету, пачынаючы з 1917 г., удавалася з году ў год утойваць 19 дзесяцін зямлі. Зараз гэта зямля выкрыта, а за ўтойваньне яе накладзён штраф у разьмеры 468 р. Справа перадаана ў зямельную камісію, якая павінна зрабіць абрэку. Утойваньнікамі аб'ектаў абкладаньня зьяўляюцца ў большасьці кулакі.

Выезд адказных працаўнікоў у сельсаветы

БАБРУЙСК. (Уласны кар.). Падлічэньне крыніц абкладаньня адбылося ўжо ў 116 населеных пунктах. Асабліва ўвага ў правадзімай кампаніі зьвернута на выяўленьне аб'ектаў абкладаньня ўтоенных у мінулым годзе.

У параўнаньні з мінулым годам сёлета ўжо ўлічана больш, чым на 8 процантаў пахаці, 22 проц.—свіней, 9 проц.—сенажаці і г. д. Неземляробскіх заробаткаў ўлічана ў абкладаньне падаткам на 8,2 проц. больш, чым у мінулым годзе.

Кядбайства камісіі да справы вучоту

САМАХВАЛАВІЧЫ. (Ад нашага сельсара). Камісіі па вучоце аб'ектаў абкладаньня ў вёсцы Лошыца, Новадворнага сельсавету, нядбайна адносіцца да сваіх аб'ектаў. Мясасць заносіцца ў сьпісы аб'ектаў са слоў насельніцтва. Правяркі ніякае няма. Дзаканючы гэтаму, боць шмат утоенае жывёлы. Неабходна, каб камісіі зрабіла індывідуальную праверку кожнага гаспадара.

Бедната дапамагае

РАГАЧОЎ. (Ад нашага сельсара). Па раёне ідзе напружаная праца па выяўленьні ўтоенных аб'ектаў абкладаньня. Раённая падатковая камісія перыядычна выязджае на месцы для нагляду за ходам кампаніі. Раённая камісія ў вёсцы Фалевічах выкрыта 100 дзесяцін воранае зямлі, у вёсцы Ларос 10—140 дзес. У вёсцы Саліччах яшчэ набярэцца ўтоенай зямлі дзесяцін каля 200. Трэба толькі добра правярць.

У вёсцы М.-Крушынаўка ўтоена ад вучоту палова свіней і авечак. Утойваюць ня толькі сяляне, але і члены сельсавету. Так Арфіму П. утайў 6 свіней, член вучотнае камісіі—2 свіні і г. д.

Дзе бедната арганізавана, тым утоенных аб'ектаў абкладаньня бывае значна менш, бо тут-жа і схочах яна выкрывае ўтойваньнікаў.

Раённая вучотная камісія трэба ўзмацніць праверку працы сельсаветаў.

Я. Крушына.

можнай часткай вёскі. Іх вучоту ўтайць выкрывацца бібліятэкай часткай вёскі на агульных сходах. Толькі па Сьвіслацкім раёне за ўтаенныя жывёлы аштрафавана 7 заможных сялянскіх гаспадарак у разьмеры ад 5 да 15 руб. каштоў-

Дрэна пастаўлена праца вучоту аб'ектаў абкладаньня ў Бурштынскім і Гадэлявіцкім сельсаветах, Рагачоўскага раёну, у Сьвіслацкім і Вірбаўскім, — Сьвіслацкага раёну, Запольскім, Клячэўскага раёну і інш. Камісіі павінны падрыхтоў-

них адносін да вышэйшых гэтых працаў.
Праверачныя камісіі павінны найдакладнейшым чынам высветліць становішча працы ў кандыдатамі ў кожнай ячэйцы пасобку. Гэта гавіра да апошняга часу не

тыя ад непаратных членаў людзей і палепшым выхавальную працу ў кандыдацкім складзе нашых партыйных ячэек. Справа вельмі важная і карысная—яна прывясе нам шмат карысці.
Ф. Г.

головам у поўнай борцы з бюракратызмам і бесхозяйственностью в Белоруссии».
Мікалаеў не адчуваўчы за сабой бюракратызму, бестаснадарчасці, спакойна падае крэсла вадлікаму «рэвізору» і толькі гадуў быў завава-

АБ ПРАЦЫ ГРУП БЕДНАТЫ

Працы груп беднаты, як і ўсёй працы з беднагой на вёсцы, партыя надае вадляарнае значэнне. Усяго зараз на Менскай акрузе мөөцаца арганізаваных 130 груп, у сьлал якіх уваходзіць да 1.000 чал. Бядняцка-бятрацкага актыўна. Асабліва прыкметны іх рост блу перад райнарадамі і акруговай канферэнцыяй груп беднаты (сакавік), да правядзення якіх было толькі 64 групы. Такім чынам, мы бачым, што райнарады і акруговай канферэнцыя, акрамя таго, што зьяўляюцца моцным штурхатом у ажыўленьні працы існуючых груп, выклікалі арганізацыю новых груп беднаты. Кола пытаньняў, якімі займаюцца групы беднаты пакуль што вельмі абмежавана. У асноўным яно зводзіцца да наступных пытаньняў: аб ільготах беднаце па сел.-гасп. падатку, па страхоўцы, размеркаваньне дармовага і крэдытнага лесу сярод беднаты, каапераваньне беднаты і забесьпячэньне насеньнем у пасеўную кампанію.

Такія пытаньні, як арганізацыя розных вытворчых сел.-гасп. аб'яднаньняў, калгасаў, ліквідацыя няписьменнасьці, земліпарадкаваньне і інш. пытаньні вытворчага і культурнага парадку, групы беднаты амаль што не разглядаюць. Гэта сьведчыць аб тым, што праца груп беднаты, яшчэ носіць у пераважнасьці кампанейскі характар.
Ёсьць частка і такіх груп якія пасьля арганізацыйнага пасаджэньня больш ні разу ня зьбіраліся, што тлумачыцца слабай працай ячэек КП(б)В па кіраўніцтве працай груп беднаты.

Вось што піша па гэтым пытаньні ў выніках працы з беднагой Грэскі РК КП(б)В. «Ня глядзячы на тое, што пры Гроаўскім, Грэскім, Старыцкім і Шымчынскім сельсаветах арганізаваны групы беднаты, апошнія, за выключэньнем Грэскай, застаюцца ўсё яшчэ толькі на паперы, ніякай працы не праводзяць.
Па пытаньнях арганізацыі груп беднаты няма выразаўсці ці толькі ў некаторых райкомах. Вось прыклады: Уадзёнскі РК па нарадзе сакратара ўдзельнага РК на пытаньні аб працы груп беднаты дапусьціў прыняць наступнае пастановы: «Члены партыі ўваходзяць у групы беднаты, за выключэньнем асоб, што стаяць на чале тэй ці іншай установы (старшыня сельсавету, старшыня КСУ, старшыня кааператыву)». Такая пастанова вядома няправільная, яна супярэчыць пастановам ЦК і АК КП(б)В па гэтым пытаньні, у якіх яскрава ськазана аб уключэньні ў групы нараўні з беднякамі і ўсіх камуністычых якіх зьяўляюцца сябрамі тэй выбарчай установы, пры якой група арганізавана».

Можна было-б прывесці шмат фактаў скажэньня арганізацыйных форм і метадаў і недастатковай увагі да працы груп беднаты, але і вышэйпаказаных досьцід, каб зрабіць вывад, што яшчэ недастаткова, а некаторыя ячэйкі і РК слаба прапрацаваны дырэктывамі ЦК і АК КП(б)В па пытаньні працы з беднагой.
Для таго, каб праца груп не была

ся ад адной кампаніі да другой, неабходна памятаць невялічкі плян працы групы, выходзячы з пляну працы ўстаноў, пры якой яна існуе (сельсавет, КСУ і кааператыва) выдзяляючы з пляну пытаньні, якія, па думцы ячэйкі і групы, неабходна прапрацаваць у групе, і дадаўшы пытаньні, высуутыя самой беднагой. Існаваньне такога пляну сыстэматызуе працу групы. Група зможа больш рэгулярна зьбірацца для абгаварэньня намечаных пытаньняў в тым, каб ужо з зараней падрыхтавадай прапановай выступіць разам з кам. фракцыяй і пад кіраўніцтвам апошняй на пасаджэньні сваёй установы на тым ці іншым пытаньні.

Для таго, каб ня было адрыву кіраўніка групы ад ячэйкі, каб не дапусьціць фармальнага адносін у кіраўніцтве групай, неабходна наперад на ячэйку прапрацаваць асноўныя пытаньні, якія падлягаюць абгаварэньню на групе, тым самым будзе ажыцьцяўляцца кіраўніцтва ўсёй ячэйкай працай групы. Ячэйка павінна сачыць за тым, наколькі прапаноў груп праводзіцца ў жыцьцё ўстаноў, прыняўшай гэтыя прапаноў.

Па тых пытаньнях, якія маюць агульнае значэньне, напрыклад: земліпарадкаваньне, вучот аб'ектаў аб'яднаньня на с.-г. падатку, пасеўная кампанія, аб абслугоўваньні дзяцей беднаты і бятрацтва школай і інш., да якіх патрэбна прыцягнуць увагу ўсіх сельскіх устаноў, неабходна

склікаць аб'яднаньня пасаджэньні груп беднаты, калі іх ёсьць некалькі ў межах сельсавету, а запрашэньнем на іх бятрацка-бядняцкага актыўна, што не ўваходзіць у групы, дэлегатаў бяднячак і актывістычых сараднякоў, членаў выбарчых устаноў. Прычым запрашэньне бядняцка-бятрацкага актыўна, трэба рабіць ня толькі на аб'яднаньня пасаджэньні груп, але і на пасаджэньні кожнай групы ў пасобку.

Вельмі дрэнна пакуль што абстаіць справа ў падлікам самой працы, большасьць груп беднаты ніякага запісу на сваіх пасаджэньнях не вядзе, таму вывучаць практыку іх працы няма ніякай магчымасьці. У далейшым неабходна на пасаджэньнях груп весці пратакольны запіс усяго таго, што вырашаецца на групе (пратакольны запіс павінен хаватца ў справах ячэйкі).

У мэтах-жа больш глыбокага ўвядзеньня значэньня працы груп беднаты неабходна параіць парт'ячэкам і некаторым РК КП(б)В яшчэ раз прапрацаваць пастановы пленуму ЦК КП(б)В аб працы сярод беднаты за верасень 1927 году і больш азмаціцца з кніжкай «Практыка працы КП(б)В сярод вясковай беднаты».

Трэба больш рашуча пашыраць сетку груп беднаты, арганізуючы новыя там, дзе ёсьць магчымасьць забесьпечыць парткіраўніцтвам іх працу.

Я. НАЗАН.

Партыйным арганізацыям трэба зьвярнуць увагу на «досьціпы» Кулагіна. Хуліганам у партыі ня месца.

Алесь Стаховіч.

Як выкарыстоўваюць у нас абедзены перапынак

(Фабрыка «Чырвоная Бярэзіна», Нова-Барысаў)

Да апошняга часу сярод беспартыйных рабочых нашай фабрыкі не валоса ніякай працы пад час абедзенага перапынку, ня глядзячы на тое, што шмат рабочых абедуюць на прадпрыемстве. Цяпер на гэты пытаньне бюро парткалектыву зьвярнула ўвагу і пачало ў пэру праводзіць розныя гутаркі. Зацікаўленасьць беспартыйных гэтымі гутаркамі вадлікая. Здраецца, што цікавая гутарка пераносіцца на час пасьля працы. Гутаркі ў цэлу праводзяць усе таварышы, якія прадуць на гаспадарчых і партыйных пасадах. Беспартыйныя задаюць шмат цікавых пытаньняў на розныя тэмы

Б. ШЫМКІНД.

Слава асабліва сьпірае ў гэтай годзе з культуры-масавай работай сярод саматужнікаў. Клюб які ёсьць у апошніх, зусім не прыстасаваны да разгортваньня ў ім якой-небудзь работы.

ПІНСКІ.

Крытыка зьнізу і насцьценгазэты

Партыя з усёй пэвэрдасьцю ажыцьцяўляе леныскае паказаньне: «Калі мы хочам змагацца з бюракратызмам, дык мы павінны прыцягнуць да гэтага пьні» (Ленін, з прамовы на Маскоўскай губпартканфэрэнцыі, 20-ХІ 1920 г.). На можа быць ніякага сумнэньня, што ў справе арганізацыі масавага ўдэму вакол лэвунту самакритыкі, у справе прыдигненьня пьніў і накіраваньня іх крытыкі ў творчэе рэчышча не маляру ролю можа і павінен адыграць наш пьівавы друк—дзсяткі тысяч насцьценных і сотні друкаваных фабрычна-заводацкіх газэты. Няглыбокай «кампанейскай» балбатнёй старалца падмяніць самакритыку там, дзе да самакритыкі ня прыцягваюць пьівавы друк. Раагортваньне пралетарскае дэмакратыі, якое спадарожнічае з сапраўдай самакритыкай,

бясспрэчна павінна дапамагаць умацненьню і ажыўленьню насцьценных газэты.

Мы ведаем, што ў шмат якіх мясцох пьівавы друк яшчэ не карыстаецца аднаведнай увагай «вяхроў»,—гэты голас яшчэ часта бывае «голыя вуха», будучь кусацца і прыдушаюць або яўнымі суровымі забаронамі (часцей за ўсё забараняюць пісаць аб камуністычых), або шпыхам локыга падбору ў рэдкалегіі «сваіх» ладорных і надхалімых людзей. Нобач з работам па ачмышчэньні нашага апарату, барацьбе за яго выпраўленьне павінна ісьці работа па разьвязваньні ініцыятыўна пьівавога друку, па аказаньні яму ўсялякае дапамогі ў барацьбе за вышэйшыя дэмакратыі, якое спадарожнічае з сапраўдай самакритыкай,

заткі, да заўваг малапсьменнага рабочага, які нібы «ні пьіва ні рэла не разумеа», павінны разглядацца ня інакш, як самыя вышэйшыя форма чэаства і самадурства.

Бясспрэчна, што ў адна на бачуючюу крытыку бюракратыі вышчараць зубы, будучь кусацца і прыдушаюць на тое, што рабкорам і селькорам насцьценных газэты іх укусна будзе даставацца больш за ўсё, што хваля прасьледвальшчы на бліжэйшы час можа ўзмацніцца. У зьвязку з гэтым трэба мацней абарону рабселькорам ад прасьледвальшчы. Ня могуць мець права выпадкі, падобныя да выпадку аб прасьледваньні рабкора Саўчанка і Кадзееўна (Добрыя). Рабкорўскія заслугі тав. Саўчанка, заагнэньні на яго заамактыі былі абсалютна ўсім вядомыя. Усім было ясна, што Саўчанка зьявіўся за рабкорства. Ня глядзячы на гэты спэцыяльна камісія, пачало з прадстаўнікамі АКК, прышляла чыста фармальную пастанову, праскраную імяньнем на столькі абурэньні рабкора, колькі не «рабкорўскія» прасьледвальшчы—дырэктара Крамарова. У той-жа час арганізацыя тры месяцы маўчаў на заявы рабкора аб прасьледваньні.

Яшчэ XV-я маскоўскай партканфэрэнцыя на даклад тав. Ардэманіхідзе прыняла пастанову аб тым, што за фармальны адносін да зьметкі трэба караць, як за пьіва.

Справа Грынкевіча перагледжана

Дадатковая пастанова бюро Мен. АК КП(б)В па плешчаніцкай справе

У зьвязку з тым, што на Плешчаніцкай райпартканфэрэнцыі высветлілася дадатковыя матэрыялы адносна былога сакратара РК КП(б)В Грынкевіча, Бюро АК ад 18-VI-28, у адмену ранейшай сваёй пастановы аб вынасьненні Грынкевічу вымовы, пастанавіла:—Вынесці Грынкевічу строгую вымову з папярэджаньнем і недапушчэньнем на працягу 2-х гадоў да адказнай працы.

◆◆◆ Нямеччына і антысавецкія камбінатцыі ◆◆◆

Узаемаадносін паміж Нямеччынай і Савецкім Саюзам за апошні час сталі некалькі напружанымі, што выяўляецца і ў пэровых выступленьнях нямецкага буржуанага друк на тэму аб Шахінскім працэсе і ў перапыне нямецка-савецкіх гандлёвых перагавораў і ў некаторых дысанансах замежнае палітыкі СССР і Нямеччыны. Ангельская дыпльмацыя зноў дакладна ўсе намаганьні каб прымырыць Нямеччыну з Францыяй і Польшчай і кляткова перацягнуць яе на процісавецкі бок ці то праз аб'явакці перагаворы Даўэсаўскага пляну, ці-што перагляду яе траціі в Польшчай, кампэсучачы апошняю за кошт Літвы.

Чым скончыцца гэтыя спакушэньні, пакуль што невядома.
Утварэньне ўраду пад старшынствам сацыял-дэмакрата Мюльера само па сабе не дае адмоўнага адказу на гэтыя запытаньне, бо нямецкі сацыял-дэмакраты згадзіліся з праграмаю замежнае палітыкі Штэрэмаана, прывячкі кіраўніцтва нямецкае буржуазіі ў замежных справах. Аднаў хутчэй трэба шукаць у агульным гаспадарчым становішчы Нямеччыны, бо кожны нямецкі ўрад, неважэна ад яго партыйнае афарбоўкі, ведае, што абстрагнэньне адносін з Савецкім Саюзам няўхільна пагоршыць гаспадарчюу кан'юктур Нямеччыны.
Ці можа цяпер Нямеччына пайсьці за Савецкім Саюзам адно-

сін з СССР, не гаворачы ўжо аб поўным разрыве, як гэта запелася-б Чэмбэрлену, Хікусу і інш.? Ці сучаснае гаспадарчае становішча Нямеччыны дазволіла-б ёй круты напарот палітыкі ў адносіннах да СССР?

Возьмем адзін з вельмі чужых паказальнікаў агульнага гаспадарчага становішча краіны: рух лічбы беспрацоўных. К кастрычніку мінулага году колькасць беспрацоўных у Нямеччыне дасягнула рэкордна-нізкае лічбы ў 450.000 чалавек. Нямеччына знаходзілася тады на вяршыне хвалі паліпшэньня кан'юктуры. Але зараз-жа пачаўся і спуск. За тры месяцы: ад кастрычніка мінулага году да студзеня г. г. колькасць беспрацоўных больш чым патроілася, дасягаючы 1,6 мільёна чалавек... частка гэтага павялічэньня беспрацоўя зьяўляецца звычайным сэзонным павялічэньнем і з надыходам вясны, зноў выраўноўваецца. Так, да красавіка колькасць беспрацоўных зноў знізілася да 1,03 мільёна чалавек. Вестак аб далейшым руху беспрацоўя яшчэ няма, але, як заўважваюць нямецкія газэты (напрыклад, «Вэрт. Тагэбл.» 15-VI: «сэзоннае аблягчэньне можа да поўнай меры ісьці яшчэ далей у гэтародню крозьню вясну, але ня можа мець рашучага ўплыву на сучаснае разьвіцьцё кан'юктуры».

Такім чынам, сэзоннае вяснае паліпшэньне кан'юктуры ня зможа зьвярнуць колькасць беспрацоўных да рэкордна-нізкае лічбы в мінулае вясені, ня зможа зьявіць усю прыросту лічбы беспрацоўных, і частка яго застаецца як сэзоннае зьявішча, але як пэвэрдае адзінка трывалы, чым вясною мінулага году. Ясна, што назваць гэты ні трывалым, ні значным паліпшэньнем пьіва.

Цікавыя вывады можна зрабіць, калі прыгледзецца да руху лічбы беспрацоўных па асобных галінах нямецкае прамысловасьці. Лічба пьівапрадучых членаў прафсавау тэкстыльшчыкаў ад кастрычніка 1927 г. па красавік 1928 г., зьменшылася з 96 проц. да 84,8 проц. (г. зн. лічба беспрацоўных узраста ў 4 разы); у скураной прамысловасьці лічба поўна занятых рабочых за той-жа час унала з 85,3 проц. да 63,8 проц. (г. зн., беспрацоўе павялічылася ў 2,3 разы); у адзёжнай прамысловасьці—з 85,8 проц. да 79,3 проц.; у горнай прамысловасьці—з 94,6 проц. да 93,9 проц.; у металічнай прамысловасьці—з 93,8 проц. да 93 проц. у папярэдняй прамысловасьці—з 92,6 проц. да 90,1 проц. і г. д. Адначасна з гэтым зьменшылася беспрацоўе ў хэмічнай прамысловасьці. Аналізуючы гэтыя зьявішча, нямецкія газэты (халі-б той-жа «Вэрт. Тагэбл.») прыходзяць да вываду, што найбольш пагіршэлі тэмы гэтыя прамысловасьці, якія працуюць па

прафсаваў ад кастрычніка 1928 г. па красавік 1927 г. зьменшыўся ад 16,7 да 11,6 проц., а ад кастрычніка 1927 г. па красавік 1928 г. павялічыўся ад 4,5 да 9,2 проц. і вясною гэтага году толькі на 2,3 проц. меншы, чым вясною мінулага году. Ясна, што назваць гэты ні трывалым, ні значным паліпшэньнем пьіва.

Проблемы беспрацоўных членаў прафсаваў і пьіва: от: у леп-

пым становішчы знаходзяцца тэмы галіны прамысловасьці, што прадуць на вываа. Гэта вядома ўкусна таксама з таго факту, што ў замежных гандлі Нямеччыны за кастрычнік 1927 г.—каравік 1928 г. рэзка ўзрос вываа (галоўным чынам, вываа з сродкаў вытворчасьці) і рэзка зьменшыўся прывоз (галоўным чынам сырду для спажывецкае прамысловасьці: тэкстыльнае і інш.). Вываа гатовых вырабаў у сакавіку г. г. дасягнуў 761 мільёну марак і, такім чынам, на 43 мільёны марак перавысіў аднаведны вываа у кастрычніку 1927 г.—месяцы найбольшага ажыўленьня ў нямецкай прамысловасьці.

Адгэтуй вядома, што сучаснае гаспадарчае становішча Нямеччыны не зьяўляецца асабліва моцным і трывалым і значна залежыць ад працы яе прамысловасьці на вываа. А адгэтуй вынікае неабходнасьць падтрымліваць добрыя адносін з галоўнымі пакупцамі нямецкіх тавараў, да якіх належыць Савецкі Сава. Нагоршэньне гэтых адносін вараз-жа адбілася-б на найстойлівым гаспадарчым становішчы Нямеччыны і магло-б выклікаць паважны крызіс. Дзеда гэтага можна думаць, што нямецкі ўрад асьпярожна аднасецца да прапануемых яму процісавецкіх камбінатцыі.

МІХАСЬ БАРАВЫ.

Рабочия працуюць без спецопрэ-
раткі. Змяшчана работа—са-
мае звычайнае выштва, прычым
за звышнормаваныя на плацад. А
калі 5-га чэрвня рабочия праца-
валі без пераняку 10 гадзін па-
рэд і адначасна і гэта ў кантрольнай
звонкі, Афанасьеў перарабіў на-
казаную колькасць гадзін—19 на
14. Вось яшчэ адзін факт. Адзін з
рабочых на працягу 5 мес. пра-

Пажарнае дэпо бяз даху

Умова, у якіх знаходзіцца Ма-
гнэскал професійна-пажарна-
га канцеля, проста страшэнная.
Дэпо прадстаўляе сабою поўназ-
насны хлаб, які пагража абвалам.
Даху дэпо на мес і казі ідзе дождж
—у дзяжурным пакоі пакоі. Дождж
дзе і на напярнім інвентар,
іравае і прыходзіць у вытоўнасць.
Дзяжурная змяна замест таго,
каб адначасна ў дзяжурным пакоі,
прымушана адначасна ў стабі, на
гні, разам з коньмі, таму што ў дэ-

журным пакоі так холадна, хоць
аправаж важух, якога, між іншым,
і зімою на было.
Рабочия заяўляюць, што кабі
не паправаць дэпо, дык лян зусім
на будучь тадыць на дзяжурствы,
бо многія і цяпер ўжо маюць ра-
натус.
Рабочия а жудасцю думуюць аб
тым, што будзе ўвосень і зімою, калі
вараз летам не адрамантуюць дэпо.
Наська.

Безгаспадарчасць у саўгасе „Івань“

СЛУЦКА (Уласны кар.). Не саўгас
„Івань“ рабам ускладзілі значныя
надзеі ў сэнсе культурна-гаспадарчага
абслугоўвання навуковага сільства.
Асабліва многа чакалі ад саўгасу ў
сувязі з тым, што ў ім знаходзіцца
сывінавод—адзін у раёна на 75 штук
племянной жывёлы—і крухмальны за-
вод. Але на справе аказалася зусім
іншае. Дзякуючы неадапаванасці
кіраўніка саўгасу—Уласава, гаспа-
дарка пачала разваліцца. Вось ма-
ляўка гэтага развалу.
Сывіны ўтрымліваюцца ў ачысці-
тарных умовах. Кармленне іх пастаў-
лена нізка. Сывіны, напрыклад, да-
валася замест звытага жалана—поль-
нае, а замест бульбы—мука. Гэта знач-
на павялічыла кошт утрымання жывё-
лы і павялічыла маркуемы прыбытак
ад прадуктаў жывёлагадоўлі. Малочнае
жывёла ўтрымліваюцца таксама на так,
які гэта павіна быць у савадчай гаспа-
дары; кармленне праводзіцца не па

нормах, а па асабистым каляны да-
глядчыка. Будыны для жывёлы зусім
не прыстасаваны. Усё гэта прывяло да
нізкай удойнасці саўгасных кароў.
Выяўлена таксама, што саўгас пра-
водзіў незаконную зупі і продаж пры-
ватайкам сена, вятрубы і інш: так,
напрык, спрукутану Балуна прыва-
знача колькасць сена, у той час, як
адначасна ў саўгасе была патрэба ў
сенах; прывадавалася патрэба з боку самага
саўгасу; прывадавалася патрэба вятру-
бы вятрубы, а потым саўгасу пры-
ходзілася самоу іх зупіць; цягачы
скуркі, у якіх адчуваўся на слухі
рыжкі пух, прывадавалася выключна
прыватным спрукутанам.
Слаба пастаўлена прафірава. Вы-
творчыя наравы на сільства, рабочым
зусім на лікавіся справы саўгасу і
не звяртаў ніякай увагі на саваднен-
не ўмоў працы рабочых. Так, саўгасам
адана ў аранду лану (прынадзе Ула-
саву) кватра в 3-х пакояў за танную
плату—3 р. 80 к. у м-ц. у той час, як
рабочы-складаўшчык в аранду ў 4 ча-
лавецкі змяшчальца ў адным маленькім
пакойчыку. Ноп зусім дарэмна врыс-
таеца) халодным будынкам і ў да-
датак яму адлучані снос тавы бев
услалкай платы.
Рабочия баяліся крытыкаваць дзей-
насць адміністрацыі, бо апоміла ўся
скадавалася в „свай“ людзей.
Адміністрацыя і частка рабочых
зьявалы памі сабою свалітвам і
кумаўствам. Большасць служачых саў-
гасу—блізкі рады кіраўніка саўгасам
Уласаву. Сам старшыня рабочому—
блізкі сваяк Уласаву. У вогне в 36-ці
чалавек працаўнікоў 15 зьяўляюцца на-
міх сабою сваямі і братамі.
У саўгасе часта адбывалася п'янства,
узвольнікам якога зьяўляўся сам Ула-
саў, ноп, кулак Лях і іншыя „блізкія“
саўгасу людзі. Гэтым момантам зьявля-
лі на сабе увагу ўсяго раёну.
Кіраўнік саўгасу Уласаў зьяўляўся гара-
з працы.
Пракуратура вастаеца зьявляеца ў
кіруючага складу служачых саўгасу ад-
кал ва ўсё безгаспадарчае кіраўнітва
саўгасам, якое пераважала эканамі-
чнаму росту саўгасу і падрывае аўта-
рытэт савадчай гаспадары срод-
ства.

НОВЫ ЭТАП

(Задачы і перспектывы развіцця спажывецкае кааперацыі Беларусі)
СПАЖЫВЕЦКАЯ КААПЭРАЦЫЯ РОБІЦЦА МАНАПАЛІСТЫМ НА РЫНКУ.—НО-
ВЫЯ ЗАДАЧЫ ЎПІРАЮЦЦА НА НЕАБХОДНАСЦЬ КАПІТАЛЬНАГА БУДАЎНІЦТВА.—
ЗЬМЕНЕННЯ АБСТАВІНЫ ПАТРАБУЮЦЬ ШЫРОКАЙ МАБІЛІЗАЦЫІ СРОДКАЎ

Новы этап. Імяна так можа аха-
рацтарызавані рынкі абставіны,
лія аправа ствараюцца і мінкаючы
адтэтуль задачы і перспектывы раз-
віцця спажывецкай кааперацыі Бе-
ларусі.
Рост і засягненні спажывецкае
сыстэмы Беларусі сапраўдны ва-
жкі. Достаць занадчы, што да кан-
ца паўстагоддзя багучам году мы
маем каапераваных 78 проц членаў
прафсаў і 62 проц савадчых
гаспадарак, што ва апоміла гадзі
стварае асновы кааперацыйны
актыў як у гарадох, так і ў вёсках.
Калі прымаць чыны ўдзел у рабоце
кааперацыйных арганізацыі і лічце
—увоўнае вага кааперацыі ў буд-
дучым савадчы ў багучым годзе павя-
лічылася на 60 проц, у гарадох
раўнае аправа будучы работача на лі-
ніі новых тавараў, ралей на ўвахо-
даўшых у асартымент кааперацый-
ных арганізацыі і г. д. і г. д.
У ўсё-ж, калі глядзючы на гэта, спа-
жывецкай кааперацыйнае сыстэма
імяна лярэ стаіць на пераломе, на
пароце новага этапу, які павінен ад-
крыць новыя стаянку і гісторыі ка-
аперацыі БССР.
Прагматычны ўшляк, бо на інтэрэ-
сы кааперацыі з боку каапера-
цыі—ён адчувае труднасці ў апра-
маццанні тавараў, ліо прышкільнае
вадкі. Спажывецкай кааперацыі
ліо шчыраці крокам да манополь-
нага абслугоўвання рынкі, на некато-
рых рынках яна ўжо стала манополь-
нага, на іншым—яна набліжа-
ецца да гэтага стаяну.
Ствараюцца абставіны імянаі на-
шу сыстэму непадрыхтаванай да та-
кога шчырага разгортвання свай
дзейнасці як у фінаансы, так і ў
аправаццанні адносін. А ста-
новіцца абавязкова. Калі ставаецца
рапей на рынку адной, дык пач-
не ў нас рынку, абі чынаі на-
шай дзейнасці зьяўляецца зьяўля-
ецца.

васкай кааперацыі. Па гэтым аправа
спажывец прад'яўляе свае патраба-
ванні да рынку. Адгэтуль і неабход-
насць манымальнага паліпшэння
якасці гандлёвых паслуг. Трэба ра-
боту будаваць так, каб выхад прыва-
ніка в рынку не адбываўся на рабоце
па нармальным абслугоўванні спа-
жыўца, не суправадаўся «хастамі»
ў кааперацыйных крамах і нара-
мантыі спажыўца на сваю каапа-
рацыйную арганізацыю.
Беларусь у гэтых адносінх на-
огул апынулася ў вельмі цяжкім ста-
новішчы. Тут панаваў дробны пры-
ватны гандаль, адсутнічаў хоць
прыкты прыстасаваны памышканні.
Разгортванне кааперацыйнай сеткі,
узыццанне гандлёвай тэхнікі ўпра-
ецца ў пытанне будаўніцтва крам,
складаў, халадільнікаў, хлебапач-
рань і г. д.—будаўніцтва, якое на-
тэрабуе буйных капітальных укла-
даньняў. А беларуская спажывец-
кая кааперацыя наогул бедна і ка-
піталамі, а зваротныя сродкі патра-
буюць значнага панаўнення, не га-
ворачы ўжо аб капітальным будаў-
ніцтвам.
Як дабіцца ўзыццання гандлёвай
тэхнікі, неабходнага памышкання
сеткі, паліпшэння абслугоўвання
спажыўца пры даных умовах?
Новае будаўніцтва на ўсіх м
надуку на можа адбывацца за кошт
сродкаў спажывецкай кааперацыі—
бо іх няма. Унутрава кааперацый-
нае наапапленне адносна нічёмнае.
Прыбытак кааперацыйных арганіза-
цыі на толькі не аддавалася выраста-
ючому апарату, але нямае абсалютна
зьяўляецца. Калі нізючка ў 1925-26 г.
мела 1.128 тыс. руб. прыбытку, дык
прыбытак за 1926-27 г. складаў толь-
кі 691 тыс. руб., пры гэтым 141 ка-
аперацыя валоўшчу год са стратай.
Правадзенеца лярэ зьяўляецца
лічце суправадавалася аднавадчым
нашым кааперацыйнае арганізацый-

ных выдаткаў. Спажывецкая сыстэ-
ма не магла адразу перабудаваць
свой апарат так, каб, прадаючы спа-
жыўцу таней тавар за кошт зьявля-
ных паліпшэнняў, адначасова заха-
ваць нармальны ўзровень прыбытку.
Дый Наркамгандаль «перастараўся»,
уставаўляючы паліпшэнні на пасоб-
ны тавары ў такіх разьмерах, што
сума паліпшэнняў да ўсяго тавара-
вароту нейкім чынам аказалася ні-
жэй, самі-жа Наркамгандлем выз-
начанай сярэдняй нормы.
Праўда, у спажывецкай сыстэме
бывае паліпшэнне рост паяных капа-
лаў—за мінулыя пяць месяцаў гас-
падарчага году на нізючым сабрапа
паў больш, чым за ўсё мінулыя гадзі.
Але абсалютны іх разьмеры яшчэ
далёка неадапаваны для неаб-
ходнага панаўнення зваротных
сродкаў сыстэмы. Удзякаючы пры-
ватны захватвае в сабою свае ка-
піталамі, а зваротныя сродкі патра-
буюць значнага панаўнення, не га-
ворачы ўжо аб капітальным будаў-
ніцтвам.
Як дабіцца ўзыццання гандлёвай
тэхнікі, неабходнага памышкання
сеткі, паліпшэння абслугоўвання
спажыўца пры даных умовах?
Новае будаўніцтва на ўсіх м
надуку на можа адбывацца за кошт
сродкаў спажывецкай кааперацыі—
бо іх няма. Унутрава кааперацый-
нае наапапленне адносна нічёмнае.
Прыбытак кааперацыйных арганіза-
цыі на толькі не аддавалася выраста-
ючому апарату, але нямае абсалютна
зьяўляецца. Калі нізючка ў 1925-26 г.
мела 1.128 тыс. руб. прыбытку, дык
прыбытак за 1926-27 г. складаў толь-
кі 691 тыс. руб., пры гэтым 141 ка-
аперацыя валоўшчу год са стратай.
Правадзенеца лярэ зьяўляецца
лічце суправадавалася аднавадчым
нашым кааперацыйнае арганізацый-

Пачынаецца працэс
па справе аб плеш-
чаніцкім гнойніку

ПЛЕШЧАНІЦЫ. 30 чэрвеня ў нястэ-
чку Плешчаніцах, Менскае акругі, пач-
неца судовы працэс над буйнымі кі-
раўнікамі Плешчаніцкага райвыканкаму
Трашчанавым, Гуоосым, Назловым і інш.,
аб якіх ўжо паведамыяла ў № 116
газеты «Зьвязда», які абвінавачваюць
ў сымстэматычным п'янстве, распу-
тач, злоўжываньнях і дыскрэдытацыі
Улады. Да адназначна прысуджаюцца
8 чалавек. Па гэтай справе, вынікаю-
ца 56 чалавек зьяўляюцца. Справа будзе
разглядацца вывадчым асудзі Менскага
акруговага суду.

Аднаўленьне чыгунна-ліцейнага
заводу.

БАБРУЙСК. (Уласны кар.). Адлу-
шчэца акруговым камунальным тавары-
ствам 21.000 руб. на аднаўленьне чыгу-
нна-ліцейнага заводу. Завод будзе наапра-
вадчы і будовае вольна-контрактна.

Д. ПАСІН.

ВОРША (Уласны кар.). Прыём на
працу на чыгуначнай ст. Цёмны лео-
недае майстар на рамонце Архіпенка,
які «прысцывае» на прымае на працу
членаў прафсаў. У пашае ў яго
замонічы аправа ды тым, хто даро-
на абрабляе яму зямлю. Сам Архіпен-
ка мае моцную гаспадарку. Зусім ня-
даўна Архіпенка прымаў на пасадку
экспэдытара на члена прафсаў, б.
спрукутану Гарбіцага, які задае імя
22 дасюціны аправа, тры конай, 4 на-
ровы і інш. і гэтан рабляе ў той
чае, калі за працай зварочываюцца бео-
працоўныя члены прафсаў. Апомініх
пры Цёмналесіні заводзе паліпшэцаца
наля трыццаці. Архіпенка зьяўляеца ім
адначасна: на працу в аправа, наго
захачу, хоць і на члена савадчы.
Множком на толькі не перамадаваў
Архіпенку, але нават савадчыцаў яму.
Старшыня мясцовага Чырвонага, між
іншым, заўсёды п'янотуе в Архіпен-
кам. Таму па загаду апомінага ён і
выдае замонічым непрацаўныя спра-
кі аб тым, што яны маюць патрэбу
ў працы.
Неабходна апомініць аправа справы
Архіпенкі і яго таварышоў.

Ліснава ўжо сама па сабе на-
віпна выштвае жах. Чырвоная
армія—стрэльба ў руках дэсу».
Буржуазны пісаць в «Народны
Лісты» ў арганізуе «Савадчы мілі-
тарызы», адкуль уагта гэтага вы-
трымка, не пасьмеў пісаць
«стрэльба ў руках рабочых і са-
лян», што, між іншым, зусім зра-
зучела.
Усё гэтыя вытрымкі в буржуа-
ных газет гавораць аб тым, што
капіталісты на адназначным го-
дзе Чырвонай арміі лічацца в ёю,
як в уворшай грознай ваянаі сі-
лай.
Упартай працай крок за кро-
кам Чырвоная армія ідзе да да-
лейшага умацвянення свай бальвой
здольнасці. Кожнаму байцу нале-
жыць памятаць, чым лепш ён буд-
дзе вучыцца, чым больш будзе
расці ў паліпшэнні адносінх, тым
вышэй будзе яго бальвая гатоў-
насць і тым менш будзе ахвоты
ў заграччых імперыялістых су-
пуць да нас свой нос.

Кнігу ў масы праз спажывецкую кааперацыю

Белкаапсае, яе і ўсё сыстэма
спажыв. кааперацыі нашага Саюзу
зьяўляючы партый і савадчай ула-
даі выконваць адказную і ў той-
жа час пажыўку выдатку—прасоў-
ванне кнігі ў самыя гучны пра-
цоўны і, гадоўным чынам, у
вёску
Фактычна, сыстэма Белкаапсаю
падыйшла да панаўнення кніжнага
гандлю шыльва толькі ў сярэдзіне
1927 г. і, на гледзючы на такі
кароткі час, яна ў сучасны момант
ўжо мае ў навунасці значнае да-
сягненне. Вядома, што такі неа-
дыні перых работы не дазваляе
даць ёй крытычную аправа, аднак,
калі падыйсці нават в пункту по-
гляду ахопу нізвях спажывецкіх
таварыстваў кніжным гандлем, то
можна смела сказаць, што спаж.
кааперацыя становіцца асноўным
кнігаправодчым апаратам у БССР.
У сучасны момант Белкаапсае
пры навунасці 600 спажывецкіх
таварыстваў ўжо мае 43 кніжныя
крамы, 53 кнігарні в аправа савад-
чылярскіх прылаў і 135 кніжных
а ўсяго 231 кнігагандлёвы пункт,
што складае каля 40 проц. ахопу
ўсіх спажыв. таварыстваў. Зава-
чаная кнігагандлёвая сетка за 4-5
месяцаў першай стадыі работы ре-
алізаваца літаратуры і календа-
роў больш, чым на 100 г. р.
Гэтыя першыя вынікі работы
пазваджаюць, што спажывецкая
кааперацыя БССР лярэ в здаваль-
неннем спажывецкіх патраб каапа-
раваных мас, узла на сабе зада-
чы і здавальненне іх культурных
патрабаўнаў.
Калі палыйсці да пытаньня да-
лейшага панаўнення кнігаганд-
ляў кніжыцаў на 1928-29 г., то
зьяўляецца сур'ёзнага і гэтага
вучэння нам прадстаўляюцца ма-
гчымым арганізаваць новыя: 22 кні-
гарні, 55 кнігарня в аддзяленьнем
канцылярскіх прылаў і 295 паліп-
шэння, в тым, каб у 1928-29 г. мець 600
кнігагандлёвых пунктаў, пры чым
звароты ўсёй значнага сеткі на
той-жа перых вызначваюцца ары-
ентовачна ў 350 тыс. руб. на кні-
зе і звыш 3 млн. руб. на канцы-
лярскіх прыладах.
На гледзючы на тое, што ажы-
цяўленне гэтых перспектывы не
вышлага аправа неабходнае
труднасцяў, належыць, аднак, ад-
сясьці да яго са ўсёй сур'ёзнасць-
цю. Падрыхтоўку да далейшага
раагортвання гэтай працы трэба
весьці з такім разьлікам, каб уця-
нуць ў гэтую справу на толькі ўсе
нізвях спажыв. таварыстваў, але і
ўсё сельскую гранадазасць.
Немаленькую ролю ў развіцці
кніжнага гандлю на вёсцы адыгры-
ваюць тыя працаўнікі, якім гэта
сывава даваецца, а між тым па-
драхтаваннага кадру гэтых працаў-
нікоў у нас няма і, зразумела,
адавадчы патрэбы ў іх аднымі
кніжымі курсамі, якія праводзіць
у гэтым годзе Белкаапсае, нель-
га. Таму належыць ісці ў гэтай
галіне па двух шляхох: арганіза-
цыя па меры патрэбы спецыяль-
ных кніжных курсаў на перапад-
рыхтоўцы нізвях кааперацыйных
працаўнікоў, апрама таго перада
намі стаіць вылікаваць адназначна
захаваць існуючага кадру кні-
жых працаўнікоў, не дапускаячы
пераваду і перавіданьня іх на
іншую працу.
Калі на ўсім шляху свайго раз-
віцця кніжнага гандлю спажыв.
кааперацыя суспрамаца і суспра-
маца такога савадчычанае кіру-
вання.

чых аправаў (адзеду Друку ЦК,
камітэту па справах друку пры
СНК), дык з іншымі кнігаганд-
ляў арганізацыямі гэты ўвава-
адносіны застаюцца неўраўнава-
нымі. Так, Беларускае аддзяленне
Дзяржвыдавецтва РСФСР, на гле-
дзючы на тое, што яго задача ў
сучасны момант—абслугоўванне
выключна гарадскога навушца, тым
яна менш створыла свой агентурна-
апарат, які разьлікавае па сёдуна і
вёсках і выключнае заказам на
гі там, дзе спажыватарстваў аддэлу
свой кніжым гандаль. Ясна, зьяў-
гэтым становішчам спажыв. сыстэ-
ма і спажывецкіх таварыстваў, на
ны вёсцы ўмоцненую барацьбу
У той-жа час гэтае становішча
абавязвае спажыв. таварыстваў больш
трымаць сувязь в мясцовымі арга-
нізацыямі (райкомы, школы, лярэ,
савадчы і інш.), каб гэтыя заказы
не аддавалася іншым арганізацыям.
У адносінх аправа гандлю тавары-
ства «Кніга Вёсцы» неабходна ў
бліжэйшы час дабіцца каапацыйнай
рэалізацыі паставаны НБ РСІ СССР
аб перадачы яго сетцы кааперацыі,
а таму трэба спажыв. таварыствам
паставіць гэты пытанне перах
мясцовымі арганізацыямі.
У заключэнне належыць адна-
чыць, што, на гледзючы на пэўныя
дасягненні, многія кааператары
яшчэ на прызналі кніжым гандаль
свай асноўнай вадчай і разгля-
даюць яго як якісь неаправадны
ладатак да гаспадарчай дзейнасці
саюзу (Бабруйс).
Задача спажыв. сыстэмы Беларусі
паставіць кніжым гандаль на та-
кую вышыню, каб яна в максі-
мальным аправа аправаца культурна
паграваваць пасольства і кааперацыйным
Землі.

Новыя дадзены аб антысавецкім гнязды ў Віцебску

Надрукаваны ў свой час у «Звязь» вялікі артыкул аб контр-рэвалюцыйным гнязды на пабудове чыгуны ў Віцебску, не адлюстраванай на сутнасці і дзесятай долі таго сапраўды начувананага станавішча, якое стварыла на пабудове вясёўшай там аграві п'яніц, антысавецкай і злы, нічым няпрыкрытых, контр-рэвалюцыйнараў.

Партыянаў, камсамольцаў, дэмабілізаваных і іншых «няпрыемных асоб» дэталуць выжываюць у пабудовы; для беднякоў-сялян, якія тыднямі аббаводзілі парогі ў прафундуальна-наважанага Краўчанка—«работы няма», ватое былі служачы царскай ахранкі разам з яго жонкаю внаходзяць тасцінны прытулак і атрымліваюць работу без усялякай лішняй кінганіны.

Аб адносінах да рабочых і гаварыць няма чаго: «мерзавец», «вас треба было-б в кулямётаў перастраляць»—часты выразы, якія зрываюцца з п'яных вуснаў «старейшанаў» і нават менш значнага начальства.

Надбайнасць і разгільдзяства працаваў, што мяжуецца в простым шлодніцтвам, прыводзяць амаль да катастрофы. Надаўна, в прычыны моцнага дажджу, на вучастку прапра Марціншыльда абваліліся берагі адкоса в двух бакоў катлавану. На недаглядзе прапра гэта пагражала катастрофа паштоўнаму і хуткаму цягнікам, які мелі прайсці ў гэты дзень. Толькі дзякуючы шчаслівай выпадковасці, небяспечка была заўважана пражджаўшым на дарозе начальнікам дыстанцыі. Цягнікі былі затрыманы і катастрофа папярэджана. Але выпадак гэты, па думцы рабочых, патрабуе самага сур'ёзнага расьсьледвання.

Аб антысавецкім на чыгуны мы пісалі ўжо на рад. Але характэрным зьяўляецца ў даным выпадку тое, што масавы антысавецкім расквітае ў самым рабочым, пад апекаў кіраўніка партыйнай ячэйкі. Члены рабочому Буткевіч, Ша-

рыкаў і Фёдару, скарыстаўшы адсутнасць старшыні, паладзілі спецыяльнае пасяджэнне, каб замяніць старшыню-журэя п'яніцаў і антысавецкім Будкевічам. Гэта махінацыя была зроблена в сацкцыі сакратара ячэйкі Суханова і члена бюро Цялянікава, якія прысутнічалі на гэтым сходзе. На камсамольскім сходзе было некалькі ўзнята пытаньне аб выключэнні камсамольца за абавіства журэя. Усе партыцы, пачале в сакратаром, галасавалі супроць.

Але праведзеныя гэтымі днямі, па заданні саюзу, перавыбары рабочому, які разлажыўся наўрад ці внойдучь сабе прэтэндэнтаў у саветкай практыцы. Падрыхтоўкі да сходу ня было, рабочы аб сходзе ня ведалі, в 1500 рабочых, на сход зьявілася толькі 200. Затое п'яніцы в рабочому не ваялі. Яны праводзілі падпольныя сходы, агітацыі, выбіраліся подпісы і г. д.

Сходы прайшлі пад аякам абурачых выступленьняў супроць савецкае ўлады і партыі. Чутны былі галасы «прэч камуністых», «выбірайце сваіх», «ня треба нам ячэек»

і г. д. На прысутнага члена партыі-журэя накінуліся в кулакамі і выгналі яго са сходу.

У выніку за камуністых ня было падана ніводнага голасу, у рабочому прайшлі старыя п'яніцы, у тым ліку Будкевіч і Шарыкаў.

Аб усіх гэтых абурачых непарадках гаворыць вялікі патак лістоў ад дзесяткаў абурачых рабочых, якія патрабуюць «хірургічнага» ўмяшаньня адпаведных органаў.

Чым хутчэй, тым лепш.

Увага рэдакцыі: Паводле вестак, якія мае рэдакцыя, матар'ялам аб контр-рэвалюцыйным гнязды ў Віцебску, які быў у свой час вымешчан у «Звязь», зацікавіліся Ленінградская ЦДУ і паўночна-заходні краевы камітэт УсехП(О). Гэтымі органамі супольна в адпаведнымі арганізацыям Віцебску прыступлена да расьсьледвання фактаў, якія зазначаліся «Звязь». Думаем, што вышэй адначасна арганізацыі прымуць пад увагу дадатковы матар'ял, які мы друкуем сёння і прымуць рашучыя і тэрміновыя меры да канчатковай ліквідацыі контр-рэвалюцыйнага гнязда ў Віцебску.

«СПОРТ» Двухтыднёвік фізкультуры За фізкультуру, культуру быт, супроць п'янства

Зараз у Менску ў арганізацыях камсамолу праводзіцца двухтыднёвік фізкультуры. Арганізатарамі двухтыднёвіку зьяўляюцца акругком ЛКСМБ і Акруговы Савет фізкультуры.

Задача двухтыднёвіку—стварыць шырокую грамадскую думку ў масах камсамольскай і беспартыйнай моладзі за фізічнае выхаваньне, за новы культурны быт, супроць п'янства, прыверньце сябе, якія адносіны да фізкультуры і інш. Фізкультура павіна стаць масавым інструментам, аздараўляючым быт рабочай моладзі. Моладзь гэта павіна ўспрыняць на ўсе 100 процантаў.

У часе двухтыднёвіку неабходна ўзяць пад агонь савецкіх працу па абслугоўваньні фізкультурай рабочай моладзі, в таксама працу камсамольскіх ячэек у гэтым напрамку. Неабходна паставіць рад запатрабаваньняў прафсаюзнаму і савецкім арганізацыям з метаўназначэньня адпаведных сродкаў для шырайшага разгортвання фізкультуры сярод рабочае масы. Калі фізкультурныя арганізацыі будуць мець больш сродкаў, праца на фізічным выхаванні падмянецца на вышэйшы ўзровень і абхопіць больш лік моладзі.

Як ня сорамна, але треба прызнацца, што да гэтага яшчэ часу камсамольцы мала абхопілі фізкультурай. З 6000 камсамольцаў Менску фізкультурай абхоплена толькі 700 чал. Як бачыць, працент зусім малы, у той час, як статут камсамолу абавязвае кожнага камсамольца займацца фізічным выхаваннем. Фізкультура, як ужо вядома, стварае моцныя кадры здаровых людзей, служыць інструментам супроць п'янства і палавой разбэшчанасці. Гэта вазінен запомніць кожны камсамалец, так і беспартыйны. Між іншым, треба заўважыць, што фізкультурныя гурты маюць яшчэ значны недахоп у сваёй працы. Ня ўсе віды спорту разьвіты ў выстарчайнай меры і слаба гурты забясьпечаны матар'яла.

Двухтыднёвы тэрмін ячэйкам камсамолу треба скарыстаць як мага лепш. Па ячэйках высунуць улоўнаважаныя па фізкультуру, в на сходах ячэек і моладзі ставіць даклады на тэму: «Фізкультура на службу рабочай моладзі», «Фізкультура і п'янства» і інш. У двухтыднёвік неабходна арганізаваць рад лекцыяў супроць п'янства, палавой разбэшчанасці, а таксама арганізаваць вечары па ячэйках і лясекцыях. Поруц в гэтым неабходна арганізавана наладзіць агляд працы фізкультуры праз васьпечныя газеты. У гэтым павінен прыняць актыўны ўдзел усе камсамольцы.

Правядзеньню двухтыднёвіку фізкультуры павіна дапамагчы камсамолу партыйнаму і савецкаму грамадзкасць. Уся камсамолія Менску павіна ўдзіцца ў рады фізкультуры,—гэта адна з асноўных задач двухтыднёвіку фізкультуры.

Радые-перадача

25-га чэрвеня—панядзелак 7.00—7.30 Гутарка Праца сярод беднаты, 7.30—8.10—Беларуская радыегазета, 8.10—8.40—Гутарка аб рэвалюцыйнай законнасці, 8.40—9.10—Гутарка з рабсельскорамі, 9.10—11.00

МЕНСК

Пачынаюцца работы па пабудове чыгуначнай веткі

25-га чэрвеня пачынаюцца работы па пабудове чыгуначнай веткі да халадзільніка прапаям у 749 пагонных метраў. Праект веткі зацверджан прэзідыўмам гарсавету. На работах будзе занята да 300 чалавек пры дзённых зьменах. Земляныя работы працягнуцца каля 2-х месяцаў. Пракладка веткі будзе вяршыцца ў парадку грамадзкіх работ.

Першы ў СССР паліт асьветны тэхнікум

Наркамасветы Беларусі паставіў рэарганізаваць магілёўскую партшколу ў палітасьветны тэхнікум, які будзе падрыхтоўваць загадчыкаў хат-чытальняў, нардмаў і інш. палітасьветных устаноў. У гэтым годзе ў тэхнікум будзе прынята каля 200 чалавек. Таніх палітасьветных тэхнікумаў у СССР няма.

Водпуск хлеба ў наапрацаваных крамах

18-га чэрвеня МПРК спыніў водпуск хлеба в крам № 40 і 28 па Ленінскай вул. Водпуск хлеба праводзіцца ў цэнтральных крамах № 39, 62, 4, 25 і 19, а таксама і ва ўсіх раённых крамах. Згодна пастановы прэзідыўму гарсавету хлебныя крамы ПРК павінны праводзіць водпуск хлеба ў працягу круглага тыдня.

Узмацаваньне берагоў ракі Сьвіслачы

Рэспубліканскі інжынер зацвердзіў праект умацаваньня берагоў Сьвіслачы ад жалеза-бетоннага мосту да Пешамайскага мосту. Узмаценьне берагоў павялічыць раён электрастанцыі, гарадскога саду, Прадлетарскую і Набярэжную вул. ад усялякіх разводзьдзяў і размываў пры ўздыме вады на раце Сьвіслачы. Работы разьлічаны на паўтара месцы. На іх штодзённа будзе занята да 100 чалавек. Работы будуць каштаваць каля 300.000 руб.

Беларускае тав. садзейнічаньня сац. будаўніцтву

Учора ў Камбузе адбыўся сход устаноўчаў таварыства працаўнікоў навукі і тэхнікі для садзейнічаньня сацыялістычнаму будаўніцтву. Пастапоўлена ў бліжэйшы час перадаць на зацверджаньне ў адпаведныя органы статут таварыства, які ўжо распрацаваны. Восеньню намячаецца скліканьне канфэрэнцыі беларускага таварыства. Да таго часу арганізацыйная праца будзе вяршыцца па наасобных аддзяленьнях таварыства ў Менску, Віцебску і Горках, для якой мэты таварыства зьявляюцца в ініцыятыўнымі групамі, якія існуюць у гэтых гарадох. Абраны часовы прэзідыум у складзе прафэсараў Вальфсона, Кроля і таварышоў Каранеўскага, Каплана, А. Смоліча, і кандыдатаў праф. Нікольскага і т. Сэрбента.

На барацьбу з няпісьменнасцю

ЦК ЛКСМБ мабілізуе 50 камсамольцаў для работы на ліквідацыі няпісьменнасці. Мабілізаваныя будуць накіраваны ў раёны. У першую чаргу на работы будуць накіраваны тыя камсамольцы, якія добраахвотна выказалі жаданьне працаваць в галіне барацьбы з няпісьменнасцю.

— ДОМ ПІСЬМЕНЬНІКАЎ. Прэзідыум гарсавету ўбудаў у халадзільніцтва перад СМК аб перадачы памішаньня беларускай катморы прамбанку, якая закрываецца, для дому пісьменьнікаў.

— ПЕРАВУЧОТ БЕСПРАЦОЎНЫХ. Прэзідыум гарсавету вядзіўся в прапановаў біраць працы аб неабходнасці перавучоту беспрацоўных і абсьледваньня іх матар'яльнага станавішча. Да гэтай працы будуць прыдзінуты члены гарсавету і самі беспрацоўныя.

Апавяшчэньні

Ляжэйскі РК КП(б)Б паведамляе, што сёння, 23-га чэрвеня г. г., а 4-й гадзіне дня, у памішаньні Райкому адбудзецца пасяджэньне пленуму Ляжэйскага РК КП(б)Б.

У парадку дня пытаньні раёнай парт. канфэрэнцыі.

— Сёння, 23-га чэрвеня, г. г., а 6-й гадз. ўвечары, у памішаньні клубу ім. Дзінна ст. Менск Заходняй чыт. адкрываецца VI-я раённая канфэрэнцыя Ляжэйскай арганізацыі КП(б)Б, в наступнай абстацы дна: Справадача райкому, Справадача рэзільнай камісіі. Доклад аб масавай рабоче.

— Мандаты выдаюцца ў Райкоме да 3-х гадз. дня.

— Дом Прадасветы: У суботу 23 чэрвеня, а 7 гадз. адбудзецца сход камсамольскай ячэйкі Прад. Асьветы.

— У суботу, 23 чэрвеня г. г., а 4 гадз. дна адбудзецца нарада сакратароў ячэек гарраёну.

Лука сакратароў яч. абавіжкова. Гаррайком КП(б)Б.

Белларок ад пакупкоў забясьпечаны

У мясновай краму Беларускага лярка, што на Шырокай вуліцы прывозяць для пракажы мяса, якое сьмярдыць за поўварты. (З ліста рабочага)



ПРАДАВЕЦ:—Калі ласка, падыходзьце бліжэй
СПАЖЫВЕЦ:—Дзякуй за ласку!

Стан пасаваў у Беларусі


Халоднае, ветранае і дажджлівае падвор'е па даных наркомвему на 15-га чэрвеня ня ўнесла пагоршаньня ў стан азімых пасаваў супроць ацэнкі на 1-га чэрвеня і вызначаецца балам у 2,6 супроць 2,5 бала на 1-га чэрвеня і ў 2,7 бала на 15-га чэрвеня мінулага году.

У пасавах яравых адбылося зьніжэньне бальнай ацэнкі, асабліва рэзка па ячмені. Бальная ацэнка лічэню на 15-га чэрвеня—2,2 супроць 2,7 на 1-га чэрвеня. У мінулым годзе на 15-га чэрвеня бальная ацэнка вызначалася ў 2,2. Авёс на 15-га чэрвеня бягучага году вызначаецца балам 2,5 супроць 2,9 на 1-га чэрвеня і 2,3 у мінулым годзе. Сярэдняя ацэнка ўсіх збожжавых

па балам 2,5 супроць 2,7 на 1-га чэрвеня і 2,5 у мінулым годзе на 15-га чэрвеня.

Найбольш нізкая ацэнка па азімых адзначаецца ў Полацкай і Віцебскай акругах. Па ўсіх збожжавых пасавах паніжана ацэнка адзначаецца ў Полацкай і Віцебскай акругах.

У бягучым годзе залягнуўся перыяд сябуы асабліва ў паўночных акругах у Віцебскай, Полацкай і часткова ў Аршанскай акрузе.



За чыстае паветра на вуліцах Менску.

Выпуск інжынераў—чл. Беларускага дыплёмавага гуртка

Праз некалькі дзён Беларуска дыплёмны гурток пры Маскоўскім інстытуце інжынераў транспарту арганізоўвае другі выпуск інжынераў, членаў гуртка.

У хуткім часе рад праектаў, выкананых гуртком, будзе адаланы ў Дзяржплан Беларусі. Па прыкладзе мінулага году маладыя інжынеры, пасьця абароны дыплёмаў, накіроўваюцца ў БССР. Летась в 20 скончыўшых, 16 было скарыстана ў рэспубліканскіх установах Беларусі і толькі 4 чал.—на чыгунах.

і камсамолу, якія маюць практыку ў грамадзкай працы. Скончыўшыя маюць і добрую тэарытычную падрыхтоўку, бо ў гурток залічваліся найбольш працаздольныя таварышы. Маладыя інжынеры прайшлі падрыхтоўку ў гуртках вывучэньня мовы і акадэміі Беларусі. Апошняя гадавая дыплёмная работа па тэмах, ўзятых в умоў БССР, таксама дала магчымасць азнаёміцца і прыстасаваць свае веды да ўмоў будучай працы. Намадана, каб гаспадарчым установам падтрымалі маладых таварышоў на першых кроках іх практычнай працы.

СУД

Справа аб закупшчыку Ліўшыцы

Мэндаль Ліўшыца служыў у Дзюбнянскім сельска-гаспадарчым т-ве ў якасьці закупшчыка мяса і была. З 27-га студзеня 1927 г. да 29 сакавіка 1928 г. ім было закуплена жывёлы і мяса ў прыватных асоб на 4100 р. Закупшчык у прыватнікаў была забаронена.

З гэтае прычыны Ліўшыцу і прышлося ясьці судовую аднанасць. Аднак, і панааракім следствам, і судом было ўстаноўлена, што в боку праўдзеньня т-ва, яго рэзільнай камісіі і нават віцебскага сельсавету ня было зроблена дакладнага таўназьяньня, што дазволена і што забаронена. Шыкава тое, што рэзільная камісія, разглядаючы калікі на закупленую жывёлу, проста лічыла прыватніцкім кожны квіток, дзе стаў подпіс на ўрайскай мове.

Гэта галоўным чынам, і зьявілася наставою абвінавачваньня ў злачынстве. Прымаючы пад увагу ўсе гэтыя абставіны Віцебскі суд прысудзіў...

ШАХМАТЫ

Летний театр «ПРОФИТЕР» • Гастроль арт. Моск. ансамбля театра им. ГССС
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
 УТРЕННИЙ СПЕКТАКЛЬ
 для рабочей молодежи в последний раз
РЭЛЬСЫ ГУДЯТ
 Цены от 20 к. до 1 руб.
 Начало в 12 ч. 30 м.

ВЕЧЕРОМ
„МЯТЕЖ“
 Начало ролика в 9 час.
 Билеты в рабочей классе.

Кино-театр „Культура“
 Грандиозная мастацкая фільма
„ЛІШНІЯ ЛЮДЗІ“
 Пастапоўка рэжысера Разумнага

К І Н О
 Чырвоная Зорка
 Немецкая мастацкая фільма
„Пракурор Іордан“ у 7 частях
 Звыш праграма—кіно-хроніка № 39 БДР.

К І Н О
 ПРАЛІТАРЫ
 Вядомая амерыканская артыстка МАБЭЛЬ НОРМАН у камедыі
„КАХАНЬНЕ ў 16 год“ у 7 част.

К І Н О
 Інтэрнацыянал
 Прыключэнская пастапоўка
„Сынабар“ у 3-х сэр.

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ, КАЛЬКУЛЯЦИИ И СТАТИСТИКИ
 ПРИ Ц К С Б
 Продолжительность курса—3 МЕСЯЦЕВ.
 Поступать на курсы можно в любой месяц года.
 Принимаются лица с образованием не ниже 4 гр. семиклассники.
 ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА.
 Платить за первый месяц 5 руб., а за остальные по 4 руб. в месяц
 ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу:
 Минск, Вскобанк, тек. счет № 632.
 Подробн. условия выслаются за 2 вост. марки. С вопро-сами обращаться: Минск, Вскобанк, заочным курсам.

ФОТО-ЦЫНКАГРАФІЯ
ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ

НА **КЛІШЭ**

МАСТАЦКА-ВЫКАНАНЬНЕ
 РЫСУНКА

3 ЗАКАЗАМІ =
ЗВАРОЧВАЦА
 ў ГАЛОЎНУЮ КАНТОРУ ГАЗЕТЫ
„ЗВЯЗДА“ МЕНСК.
 САВЕЦКАЯ, № 63, 3-ПЯВЕРХ.

ПАРТРЭТЪ ГРАВЮРЪ.
 ПЛАНЪ, СХЕМЪ, ФАКСІМІЛЕ,
 ЭТЫКЭТЪ, ЦЭНЬНІКІ, ВОКЛАДЪ,
 ВІНЬЕТКІ, РЭАЛІЯНІЯ ПЛЯКАТЪ
 І ІНШЫ МАСТАЦКІЯ
 РАБОТЫ.

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ НА 2-Ю ПЯТ-ГОДНЮЮ
 —) на старэйшую ў Беларусі газету —

ЗВЯЗДА

Орган ЦК КП(б) Беларусі і Менскага АК КП(б)Б

УМОВЫ ПОДПІСКІ: на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —
 „ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год . . . — 9 „ 75 к.

Газета „Звязда“ дае сваім падпісч. дадаткам
часопісь „БЕЛАРУСІ“ прываецца падпіска на часопісь „ПОЛЫМЯ“
 Канторай газеты „Звязда“
 Падпісан дана: на год — 10 руб., на 6 мес. — 5 руб.,
 на 3 мес. — 2 руб. 50 кап.

Падпіска ПРЫМАВІЦА:
У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „ЗВЯЗДА“ — Савецкая, № 63, 3-ці паверх, тэх. 7-81, штодзённая ад 9-3 гадз., улоўнаважанымі галоўнай канторай і разносчыкамі газет.

У ПРАВІНЦЫ: аддзяленнямі выдавецтваў „Ізвестыя“ і „Правда“, аддзяленнямі Беларускага выдавецтва, улоўнаважанымі галоўнай канторай і ўсімі паштова-тэлеграфічнымі канторамі.

АБВЕСТКА
Племгас „Русінавічы—Марыуполь“
 САМАХЕАЛАВІЦКАГА РАЁНУ
 абвешчае, што 1-га ЛІПЕНЯ а 12 гадзіна дна у канторы племгаса
АДВУДЦІЦА
закрытыя ТАРГІ
 на здачу ў арэнду
САДУ гаспадаркі
 „Русінавічы“
 Кіраўнік племгасам ГАУРЫЛІОН.

КОМНЫ ПДПУСКНІК
 можа атрымаваць газету
„ЗВЯЗДА“
 на месцы свайго адпачынку
 Паведамца ў аддзел падпіскі газеты „Звязда“ ВАШ НОВЫ АДРАС,
 Вам будзе высылатца газета па месцы знаходжаньня ў водлуону
БЕЗ АСОБАЙ ДАПЛАТЫ.

Згубленыя і ўкрадзеныя
 наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:

Запоўненыя анкета Менакратраксы на атрымальнае леканай кніжкі Кунда В. П. 2403
 пасвеч. № 196 Дышлевіча С. Б., выд. Менавонкамтам. 2404
 Намсам. канд. білет № 1047 Брагінай І., выд. Менскім акругкомам ЛКСМБ 2405
 пасвечаньне № 634 Брагінай І., выд. І Менск. агульна-адунацыйнымі курсамі. 2406
 Цаленскі білет Курсевіч З. Ф., выдан. і саюзам будаўнікоў. 2407
 Леанавая кніжка Курсевіч З. Ф., выд. Менакратраксаскай. 2408
 Канцерац. кніжка № 1129 Шчаўнавіч Д. А., выд. МЦРК. 2409

Канцерац. кніжка Матусевіч М. Ф., выд. МЦРК. 2419
 Чырвоная кніжка Тайца Ю. Я., выд. Менавонкамтам. 2420
 Канцерац. кніжка Тамашэўскай А. В., выд. МЦРК. 2421
 Канцерац. кніжка Равіна І. А., выд. МЦРК. 2422
 Канцерац. кніжка Урманя І. А., выд. МЦРК. 2423
 Канцерац. кніжка Смайкевіча Я. М., выд. МЦРК. 2424
 Канцерац. кніжка № 9691 Капцельбогана М. А., выд. МЦРК. 2425
 Канцерац. кніжка № 14142 Гурвіча Х. М., выд. МЦРК. 2426
 Канцерац. кніжка Грынгаўс Г. А., выд. МЦРК. 2427
 Канцерац. кніжка Зільберглейта Г. З., выд. МЦРК. 2428
 Канц. кніжка № 13233 Каздана М. Ю., выд. МЦРК. 2429
 Пасвеч. асобн. выд. Хатавіціцм с.с., Ілонтавіцкага раёну, на імя Макей М. І. 2430
 Вуч. конск. кн. Абрамовіча А. У. 2431
 Вуч. вайск. кн. № 1597 Запола А. Р., выд. Бузьдзевск. РВК. 2432
 Цаленская кн. Сверхжапоўскай І. В., выд. саюзам краўцоў. 2433
 Канцерац. кніжка Шуміліцкага І. І., выд. МЦРК. 2434
 Вуч.-конская кніжка № 518 Шабан Е. Е., выд. ан. б. Сьмілавіцкім РВК. 2435

Матрыч. выпіс Кічыліва І. І., выдан. Менскім ЗАГС'ам. 2436
 Канцерац. кніжка № 18.560 Буонічкі В. І., выд. МЦРК. 2437
 Даведка на атрым. пашмогі, выд. Менск. стражаскай на імя Левіна І. С. 2438
 Канцерац. кніжка № 4.190 Максімава К. Д. А., выд. МЦРК. 2439
 Канцерац. кніжка Чэрнікавай М., выд. МЦРК. 2440
 Канцерац. кніжка Гольман Р. Л., выд. МЦРК. 2441
 Чырвоная кніжка Валкевіча А. О., выд. Племчавіцкім РВК. 2442
 Канцерац. кніжка Марголінай Г. А., выд. МЦРК. 2443
 Вучотная конская кніжка Якубоўскага Я. А., выд. Менавонкамтам. 2444
 Цаленская кніжка Якуфлева І. М., выд. саюзам працасьветы. 2445

Канцерац. кніжка Матусевіч М. Ф., выд. МЦРК. 2419
 Чырвоная кніжка Тайца Ю. Я., выд. Менавонкамтам. 2420
 Канцерац. кніжка Тамашэўскай А. В., выд. МЦРК. 2421
 Канцерац. кніжка Равіна І. А., выд. МЦРК. 2422
 Канцерац. кніжка Урманя І. А., выд. МЦРК. 2423
 Канцерац. кніжка Смайкевіча Я. М., выд. МЦРК. 2424
 Канцерац. кніжка № 9691 Капцельбогана М. А., выд. МЦРК. 2425
 Канцерац. кніжка № 14142 Гурвіча Х. М., выд. МЦРК. 2426
 Канцерац. кніжка Грынгаўс Г. А., выд. МЦРК. 2427
 Канцерац. кніжка Зільберглейта Г. З., выд. МЦРК. 2428
 Канц. кніжка № 13233 Каздана М. Ю., выд. МЦРК. 2429
 Пасвеч. асобн. выд. Хатавіціцм с.с., Ілонтавіцкага раёну, на імя Макей М. І. 2430
 Вуч. конск. кн. Абрамовіча А. У. 2431
 Вуч. вайск. кн. № 1597 Запола А. Р., выд. Бузьдзевск. РВК. 2432
 Цаленская кн. Сверхжапоўскай І. В., выд. саюзам краўцоў. 2433
 Канцерац. кніжка Шуміліцкага І. І., выд. МЦРК. 2434
 Вуч.-конская кніжка № 518 Шабан Е. Е., выд. ан. б. Сьмілавіцкім РВК. 2435

Матрыч. выпіс Кічыліва І. І., выдан. Менскім ЗАГС'ам. 2436
 Канцерац. кніжка № 18.560 Буонічкі В. І., выд. МЦРК. 2437
 Даведка на атрым. пашмогі, выд. Менск. стражаскай на імя Левіна І. С. 2438
 Канцерац. кніжка № 4.190 Максімава К. Д. А., выд. МЦРК. 2439
 Канцерац. кніжка Чэрнікавай М., выд. МЦРК. 2440
 Канцерац. кніжка Гольман Р. Л., выд. МЦРК. 2441
 Чырвоная кніжка Валкевіча А. О., выд. Племчавіцкім РВК. 2442
 Канцерац. кніжка Марголінай Г. А., выд. МЦРК. 2443
 Вучотная конская кніжка Якубоўскага Я. А., выд. Менавонкамтам. 2444
 Цаленская кніжка Якуфлева І. М., выд. саюзам працасьветы. 2445

Конт публікацыі аб згубе аднаго дакумэнту **50 кап.**

Белыя.

Б: Кр а8, Сg1, Кс6 і е5 пп е4... (5)
 Ч: Кр d6, пп: е5, b5, с7, е6, g5 і h6 (...7)
 Мат у тры ходы

Б: Кр а8, Ф а4, С е2 і с7, К е8, пп b5 (...6)
 Ч: Кр с5, Кb1 і е5 пп а3, а6 і d6 (...6)
 Мат у тры ходы

Дэбют Ферзевы гамбіт
 (Іграна на міжсаюзных Менскіх спаборніцтвах)
Белыя: АДАМЕЙТ.
Чорныя: КОТЛЯР.

1. d2-d4 d7-d5, 2. e2-c4 e7-c6, 3. Kg1-f3 Kg8-f6, 4. d2-d3 h7-h6, 5. Kb1-c3 Cc8-f5, 6. Cc1-d2 e7-e6, 7. a2-a3 Kb8-d7, 8. Cf1-e2 Cf8-e7, 9. Jf1-e1 d5-c4, 10. Cc2-c4 0-0, 11. 0-0 Fd8-e7, 12. Jf1-e1 Cf5-g4, 13. e3-e4 e6-e5, 14. d4-d5 Kd7-b6, 15. Cc4-e2 Fe7-d6, 16. Cd2-b3 La3-d8, 17. Ce3 : b6 a7-b6, 18. Le1-e3 Фd6, с7, 19. Le3-d3 Ce7-e5, 20. Фd1-d2 Cg4: f3, 21. g2 : f3 Kf6-h5, 22. Le1-d1 Kh5-f4, 23. d5-d6 Fe7-d7, 24. Ke3-e2 Kf4-h3+, 25. Кр g1-f1 Kh3 : f2, 26. b2-b4 Фd7-h3+, 27. Кр f1-e1 Kf2 : d3, 28. Фd2 : d3 Ld8 : d8, 29. Фd3 : с3 Cc5-f2+, 30. Кр е1 : f2 Ld5 : d1, 31. Фe3 : е5 Ld1-f1, 32. Кр f2-e3 Фh3 : f3+ 33. Белыя здаліліся.

Малады Котляр ня досыць добра ведае шахматную тэорыю, але здольнасьці да шахмат мае. Другую палову партыі ён правёў добра.

Ангельскі пачатак
 (Іграна на міжсаюзных Менскіх спаборніцтвах)
Белыя: Р. К. ШУКЕВІЧ-ТРАДЦЯКОЎ.
Чорныя: І. К. КАСЬПЕРСКІ

1. e2-c4 b7-b6, 2. Kb1-c3 Cc8-b7, 3. Kgl-f3 g7-g6, 4. g2-g3 Cf8-g7, 5. Cf1-g2 e7-e6, 6. 0-0 Kc8-e7, 7. d2-d3 Ke7-f6, 8. Cc1-g5 Cg7-f6, 9. Cg5 : f6 Фd3 : f5, 10. Фd1-d2 0-0, 11. e2-e4 Kf5-g7, 12. e4-e5 Фf6-e7, 13. Kc3-e4 Kg7-e8, 14. Kf3-g5 Kb8-e6, 15. Фd2-f4 Кс6 : е5, 16. Фf4 : е5 f7-f6, 17. Ke4 : f6+ Pf8 : f6, 18. Cg2 : b7 Pf6-f5, 19. Fe5-e4 Kc8-d6, 20. Fe4-g2 La8-b8, 21. Kc5 : e6 Kd6 : b7, 22. Kc6:7 Kc7-c5, 23. d3-d4 Kc5-d3, 24. Ld1 : d3 Фe2 : d3, 27. Kd5-e7+ Кр e8-h8, 28. Ke7 : f5 g6 : f5, 29. Фg2-d5 f5-f4, 30. Фd5 : d7 f4 : g3, 31. h2 : g3 Pf8-g8, 32. Фd7-d6 Lg-e8, 33. b2-b3 Фh3-e2, 34. d4-d5 Le8-e5, 35. Фd6-f8xMat.

Увесь час-напружаная партыя.

Клуб імя Карла Маркса
 — У сувязі з рамонтам клубу, прапавуецца ўсім чытачом бібліятэкі клубу імя Карла Маркса звярнуць кнігі, што яны ўзялі ў бібліятэцы.
 Бібліятэка адкрыта ад 4 да 8 гадз. увечары акрамя нядзелі.

ДОМ АСЬВЕТЫ
 Субота 23 чэрвеня
ВЯЛІКІ КАНЦЭРТ
 Прэ ўдзеле лепшых аіа гора Менску Пачатак а 9 в палове гадз. увеч. Кошт білета ад 20 кап. да 50 кап.

Папраўка
 У рэзалюцыі ЦК КП(б)Б аб станаўленчы і рабоче Гомельскай акруговай партарганізацыі, якая надрукавана на ўчарайным нумары „Звязды“ на тэхнічным недаглядзе дапушчаны такія зьмэншэнні: у абзацы „Вядуцца на працягу рабочых у вызначнай частцы прадпрыемстваў“, а треба—„на значнай частцы прадпрыемстваў, ліжэй—„выпадкі прысваеньня рабочага вынаходніцтва, треба—„выпадан прысваеньня... У абзацы „3“ у сказе: „а таксама вылучыць у гаспадарчы і кваліфікацыйны апарат“, прапушчана слова „працягваньня“.

ПРАДАЮЦА
старыя газеты, папяровы зрыў і макулатура.
 Зварачацца ў Галоўную Кантору газ. „Звязда“, Савецкая, 63.

Адказы рэдактар Ян. Асьмоў

Украдзены алачаны вэсоль на 130 руб., выд. 4-IV г. г. Сталаровым Н. Д. на імя Анорнавай В. Г., гарн. 28-IV г. г. Лічыць несапраўдным